



**Расклад секцый і панэляў
Sections and panels**

Месца правядзення:

TSPMI – Інстытут міжнародных адносін і палітычных навук Віленскага ўніверсітэта (Vokiečių g. 10)

EHU – Еўрапейскі Гуманітарны Універсітэт (Savičiaus g. 17)

St Mary Church – Касцёл найсв. Панны Марыі Суцяшэння (Savičiaus g. 15)

Location:

TSPMI – Vilnius University Institute of International Relations and Political Sciences (Vokiečių g. 10)

EHU – European Humanities University (Savičiaus g. 17)

St Mary Church – St Mary of Consolation Church (Savičiaus g. 15)

**Пятніца, 27 верасня
Friday, September 27th
11.30-13.00**

Назва / Name	Аўдыторыя / Room
1.1. Стратэгічныя энергетычныя праекты ў беларуска-літоўскіх дачыненнях / Strategic energy projects and Belarusian-Lithuanian relations	TSPMI, 304
2.3.1. Сучасны грамадскі ўдзел вачыма усходнееўрапейскіх даследчыкаў / Contemporary civil participation in studies of Eastern European researchers	TSPMI, 301
4.1.1 Еўразійская інтэграцыя і перспектывы эканамічнага развіцця Беларусі / Eurasian Integration and prospects for economic development of Belarus	TSPMI, 104
5.2.1 Права як рэгулятар гендэрнай палітыкі ў сучасным свеце / Law as gender policy regulator in contemporary world	TSPMI, 302
6.2.1 Дыгітальная камунікацыя ў Беларусі: прававыя, культурныя і сацыяльныя аспекты / Digital communication in Belarus: legal, cultural and social aspects	EHU, 215
7.1.1 Ліберальная адукацыя ў вышэйшай школе: шляхі развіцця / Liberal education in higher school: ways of development	EHU, 107
8.2.1 Формы самакіравання гарадоў Беларусі (ВКЛ) і гарадское права ў XV - XIX стст. / Self-government and law of Belarusian cities in 15-19th centuries	EHU, 221
9.2. Перакрыжаваная гісторыя рэвалюцый у Цэнтральна-Усходняй Еўропе (1917-1923): нацыянальныя выпадкі / An entangled history of revolutions in East-Central Europe (1917-1923): cases of various nations	TSPMI, 102
11.1.1 Рэч Паспалітая Энных Народаў і праявы яе ідэй у літаратуры / The Commonwealth of the N-amount of nations and appearance of its ideas in literature	EHU, 303
12.1. Гвалт у супольнасці: адказ царквы / Violence in a community: church's response	St Mary Church, №2
13.3.1. Гісторыка-культурны ландшафт беларуска-украінскага памежжа: праблема захавання, трансляцыі і інтэрпрэтацыі / Historical and cultural landscape of the Belarusian-Ukrainian borderland: the problems of preservation, dissemination and interpretation	EHU, 120
13.6.1 Ахова гісторыка-культурнай спадчыны і развіццё турызму: канфлікт інтарэсаў ці ўзаемная выгада? / Historical and cultural heritage preservation and the development of tourism: conflict of interest or mutual benefit?	EHU, 110

11.9.1 Беларусістычная глотадыдактыка: сучасная узроўнева-кампетэнтнасная парадыгма / Belarusian glottodidactics: modern level-competence paradigm	EHU, 106
13.8. Ад гісторыі і кніжнасці да мастацтва і гендарных даследаванняў стараверства Беларусі, Літвы, Польшчы і Латвіі. Да 360-годдзя стараверства на землях ВКЛ / From history and literacy to art and gender studies of Old Believers in Belarus, Lithuania, Poland and Latvia. To the 360th anniversary of Old Believers in the lands of the Grand Duchy of Lithuania	St Mary Church, №1
14.1. Усходнееўрапейскі кінематограф 21 стагоддзя: нацыянальны, еўрапейскі, глабальны кантэкст / East European Cinema of the 21st century: National, European, and Global context	EHU, 104

Пятніца, 27 верасня
Friday, September 27th
18.00-19.30

Назва / Name	Аўдыторыя / Room
1.1.А (Дыскусія). Адносіны Беларусі і Літвы: верагодныя сцэнарыі / (Discussion) Belarus-Lithuania relationships: possible scenarios	TSPMI, 303
2.3.2. Сучасны грамадскі ўдзел вачыма усходнееўрапейскіх даследчыкаў / Contemporary civil participation in studies of Eastern European researchers	TSPMI, 301
4.1.1. Еўразійская інтэграцыя і перспектывы эканамічнага развіцця Беларусі / Eurasian Integration and prospects for economic development of Belarus	TSPMI, 104
6.2.2. Дыгітальная камунікацыя ў Беларусі: прававыя, культурныя і сацыяльныя аспекты / Digital communication in Belarus: legal, cultural and social aspects	EHU, 215
7.1.2. Ліберальная адукацыя ў вышэйшай школе: шляхі развіцця / Liberal education in higher school: ways of development	EHU, 107
8.2.2. Формы самакіравання гарадоў Беларусі (ВКЛ) і гарадское права ў XV - XIX стст. / Self-government and law of Belarusian cities in 15-19th centuries	EHU, 221
10.1.1. Антыфіласофія знутры і па-за постсавецкай акадэмічнай прасторай / Anti-philosophy in and out of post-Soviet academic space	EHU, 121
11.1.2 Рэч Паспалітая Энных Народаў і праявы яе ідэй у літаратуры / The Commonwealth of the N-amount of nations and appearance of its ideas in literature	EHU, 303
11.9.2 Беларусістычная глотадыдактыка: сучасная узроўнева-кампетэнтнасная парадыгма / Belarusian glottodidactics: modern level-competence paradigm	EHU, 106
12.2. Рэлігія як прычына, нагода і сродак гвалту: гістарычныя сюжэты / Religion as a cause, excuse and mean of violence: historical cases	St Mary Church, №2
13.3.2. Гісторыка-культурны ландшафт беларуска-украінскага памежжа: праблема захавання, трансляцыі і інтэрпрэтацыі / Historical and cultural landscape of the Belarusian-Ukrainian borderland: the problems of preservation, dissemination and interpretation	EHU, 120
13.6.2 Ахова гісторыка-культурнай спадчыны і развіццё турызму: канфлікт інтарэсаў ці ўзаемная выгада? / Historical and cultural heritage preservation and the development of tourism: conflict of interest or mutual benefit?	EHU, 110
13.8. Ад гісторыі і кніжнасці да мастацтва і гендарных даследаванняў стараверства Беларусі, Літвы, Польшчы і Латвіі. Да 360-годдзя стараверства на землях ВКЛ / From history and literacy to art and gender studies of Old Believers in Belarus, Lithuania, Poland and Latvia. To the 360th anniversary of Old Believers in the lands of the Grand Duchy of Lithuania	St Mary Church, №1
14.4. Магчымасці лузэрства: беларуская фатаграфія ў сітуацыі 2019 года / Opportunities for loosing: Belarusian photography in situation of 2019	EHU, 104

Субота, 28 верасня
Saturday, September 28th
09.00-10.30

Назва / Name	Аўдыторыя / Room
1.2. Новы склад еўрапейскіх інстытуцый: наступствы для Беларусі / New setting of European Institutions: Implications for Belarus	TSPMI, 402
1.2. Новы склад еўрапейскіх інстытуцый: наступствы для Беларусі / New setting of European Institutions: Implications for Belarus	St Mary Church, №3
1.4. Усходняя Еўропа: праблемы ваеннай бяспекі і супрацоўніцтва / Problems of Military Security and Cooperation in Eastern Europe	TSPMI, 304
2.1.1. Даследаванне грамадзянскай супольнасці Беларусі: актуальны стан / Civil society studies in Belarus: state of the art	TSPMI, 102
3.1.1. “Інфраструктурны паварот” у гарадскіх даследаваннях / ‘Infrastructural turn’ in urban studies	TSPMI, 301
4.2.1. Агульны рынак і міжнародная дзейнасць ЕАЭС: рэалізацыя праектаў / Common market and international activity of the EAEU: implementation of projects	TSPMI, 104
5.1.1. Эмансипацыя і жаночы актывізм на (пост)сацыялістычнай прасторы: паміж сацыялістычнай спадчынай і крызісам легітымнасці. У пошуку новага слоўніка / Emancipation and female activism in the (post)socialist area: between the socialist legacy and crisis of legitimacy. In search of a new dictionary	TSPMI, 303
6.1.1. Media Studies ў эпоху “Медыйных войнаў” / Media studies in the age of “Media wars”	TSPMI, 202
7.4.1. Стан і перспектывы мультыкультурнай вышэйшай адукацыі ў Беларусі / Current state and of multicultural education in Belarus	EHU, 107
8.1. Вільня/Wilno/Vilnius як Civitas Ruthenica: этнаканфесійныя супольнасці ў публічнай прасторы сталіцы Вялікага Княства Літоўскага / Vilnia/Wilno/Vilnius as the Civitas Ruthenica: ethnic and confessional communities in the public space of the Grand Duchy of Lithuania capital city	EHU, 221
9.3.1. БССР versus БНР? Да пытання пра вытокі беларускай дзяржаўнасці ў Найноўшы час / BSSR versus Belarusian People's Republic? To the question of the Belarusian statehood origins in contemporary times	TSPMI, 302
9.5.1. Беларускае замежжа: праблемы культурнай памяці і нацыянальнай ідэнтычнасці / Belarusian abroad: problems of cultural memory and national identity	TSPMI, 305
10.1.1. Антыфіласофія знутры і па-за постсавецкай акадэмічнай прасторай / Anti-philosophy in and out of post-Soviet academic space	EHU, 121
11.2.1. Семіясфера беларускасці ў мастацкіх наратывах: гістарычная перспектыва/Semiosphere of Belarusianess in artistic narratives: historical perspective	EHU, 303
11.3. Беларуская літаратура 90-х. Непрачытаныя старонкі / Belarusian literature of the 1990's. Unread pages	EHU, 215
11.9.3. Беларусістычная глотадыдактыка: сучасная узроўнева-кампетэнтнасная парадыгма / Belarusian glottodidactics: modern level-competence paradigm	EHU, 106
12.3. Царква як іерархічная сістэма: свабода, дысцыпліна і гвалт / Church is a hierarchical system: freedom, discipline and violence	St Mary Church, №2
13.12. Методыка вывучэнне кніжных помнікаў: атрыбуцыя, апісанне калекцый і асобнікаў / Methods of old books studies. Attribution, description of collections and items	EHU, 119
13.3.3. Гісторыка-культурны ландшафт беларуска-украінскага памежжа: праблема захавання, трансляцыі і інтэрпрэтацыі / Historical and cultural landscape of the Belarusian-Ukrainian borderland: the problems of preservation,	EHU, 120

dissemination and interpretation	
13.6.3. Ахова гісторыка-культурнай спадчыны і развіццё турызму: канфлікт інтарэсаў ці ўзаемная выгада? / Historical and cultural heritage preservation and the development of tourism: conflict of interest or mutual benefit?	EHU, 110
14.5.1. Еўрапейскае паганства XXI стагоддзя: напрамкі, арганізацыі, лідэры / European paganism of the XXI century: directions, organizations, leaders	EHU, 104

Субота, 28 верасня
Saturday, September 28th
11.00-13.00

Назва / Name	Аўдыторыя / Room
1.2. Новы склад еўрапейскіх інстытуцый: наступствы для Беларусі / New setting of European Institutions: Implications for Belarus	TSPMI, 402
2.1.2. Даследаванне грамадзянскай супольнасці Беларусі: актуальны стан / Civil society studies in Belarus: state of the art	TSPMI, 102
3.1.2. “Інфраструктурны паварот” у гарадскіх даследаваннях / ‘Infrastructural turn’ in urban studies	TSPMI, 301
4.2.2. Агульны рынак і міжнародная дзейнасць ЕАЭС: рэалізацыя праектаў / Common market and international activity of the EAEU: implementation of projects	TSPMI, 104
5.1.2. Эмансипацыя і жаночы актывізм на (пост)сацыялістычнай прасторы: паміж сацыялістычнай спадчынай і крызісам легітымнасці. У пошуку новага слоўніка / Emancipation and female activism in the (post)socialist area: between the socialist legacy and crisis of legitimacy. In search of a new dictionary	TSPMI, 303
6.1.2. Media Studies ў эпоху “Медыйных войнаў” / Media studies in the age of “Media wars”	TSPMI, 202
7.4.1. Стан і перспектывы мультыкультурнай вышэйшай адукацыі ў Беларусі / Current state and of multicultural education in Belarus	EHU, 107
8.1. Вільня/Wilno/Vilnius як Civitas Ruthenica: этнаканфесійныя супольнасці ў публічнай прасторы сталіцы Вялікага Княства Літоўскага / Vilnia/Wilno/Vilnius as the Civitas Ruthenica: ethnic and confessional communities in the public space of the Grand Duchy of Lithuania capital city	EHU, 221
9.3.2. БССР versus БНР? Да пытання пра вытокі беларускай дзяржаўнасці ў Найноўшы час / BSSR versus Belarusian People's Republic? To the question of the Belarusian statehood origins in contemporary times	TSPMI, 302
9.5.1. Беларускае замежжа: праблемы культурнай памяці і нацыянальнай ідэнтычнасці / Belarusian abroad: problems of cultural memory and national identity	TSPMI, 305
10.1.2. Антыфіласофія знутры і па-за постсавецкай акадэмічнай прасторай / Anti-philosophy in and out of post-Soviet academic space	EHU, 121
11.2.2. Семіясфера беларускасці ў мастацкіх наратывах: гістарычная перспектыва/Semiosphere of Belarusianess in artistic narratives: historical perspective	EHU, 303
11.3. Беларуская літаратура 90-х. Непрачытаныя старонкі / Belarusian literature of the 1990's. Unread pages	EHU, 215
11.6. Выкладанне беларускай мовы ў негуманітарных ВНУ / Teaching the Belarusian language in non-humanitarian university	EHU, 106
11.8.1. Пытанні навуковага перакладу Бібліі на беларускую мову, сучасныя біблістычныя даследаванні і рэцэпцыя Бібліі ў культуры. Да 500-годдзя беларускай друкаванай Бібліі / Questions of scientific translation of the Bible into Belarusian, modern Bible research and reception of the Bible in culture. To the 500 anniversary of the Belarusian printing Bible	St Mary Church, №3

12.4. Улады супраць рэлігіі і царквы: гвалт, пераслед, стратэгіі выжывання і супраціву / Authorities against religion and church: violence. repressions, strategies of survival and resistance	St Mary Church, №2
13.10.Старадрукаваныя кірылічныя кнігі друкарняў ВКЛ 16-18 стст. / Early printed cyrillic books of the Grand Duchy of Lithuania in the 16-18 centuries	EHU, 119
13.2.Гісторыя і культура Берасцейшчыны: да 1000-годдзя горада Берасця/А History and culture of the Brest region: to the 1000th anniversary of Brest city	EHU, 120
13.4.1. Яўрэйскія даследаванні: беларускі кантэкст / Jewish studies: the Belarusian context	EHU, 110
13.8. Ад гісторыі і кніжнасці да мастацтва і гендарных даследаванняў стараверства Беларусі, Літвы, Польшчы і Латвіі. Да 360-годдзя стараверства на землях ВКЛ / From history and literacy to art and gender studies of Old Believers in Belarus, Lithuania, Poland and Latvia. To the 360th anniversary of Old Believers in the lands of the Grand Duchy of Lithuania	St Mary Church, №1
14.5.2. Еўрапейскае паганства XXI стагоддзя: напрамкі, арганізацыі, лідэры / European paganism of the XXI century: directions, organizations, leaders	EHU, 104

Субота, 28 верасня
Saturday, September 28th
15.00-16.30

Назва / Name	Аўдыторыя / Room
1.3. Постсавецкая Еўразія: дэфіцыт супрацоўніцтва і сцэнарыі інтэграцыі / Post-soviet Eurasia: lack of cooperation and integration scenarios	TSPMI, 304
2.1.3. Даследаванне грамадзянскай супольнасці Беларусі: актуальны стан / Civil society studies in Belarus: state of the art	TSPMI, 102
3.1.3. “Інфраструктурны паварот” у гарадскіх даследаваннях / ‘Infrastructural turn’ in urban studies	TSPMI, 301
4.3.1. Структурныя рэформы як умова выхаду беларускай эканомікі з крызіса / Structural reforms as a necessity to overcome an economic crisis in Belarus	TSPMI, 104
5.1.3 Эмансіпацыя і жаночы актывізм на (пост)сацыялістычнай прасторы: паміж сацыялістычнай спадчынай і крызісам легітымнасці. У пошуку новага слоўніка / Emancipation and female activism in the (post)socialist area: between the socialist legacy and crisis of legitimacy. In search of a new dictionary	TSPMI, 303
7.3.1. Інстытуты адукацыі і навукі ў посткамуністычных грамадствах: паміж эканомікай веды і нацыятварэннем / Educational and research institutions in post-communist societies: between economy of knowledge and nation-building	TSPMI, 302
7.4.2. Стан і перспектывы мультыкультурнай вышэйшай адукацыі ў Беларусі / Current state and of multicultural education in Belarus	EHU, 107
9.5.2. Беларускае замежжа: праблемы культурнай памяці і нацыянальнай ідэнтычнасці / Belarusian abroad: problems of cultural memory and national identity	TSPMI, 305
10.1.3. Антыфіласофія знутры і па-за постсавецкай акадэмічнай прасторай / Anti-philosophy in and out of post-Soviet academic space	EHU, 121
11.2.3. Семіясфера беларускасці ў мастацкіх наратывах: гістарычная перспектыва/Semiosphere of Belarusianess in artistic narratives: historical perspective	EHU, 303
11.8.2. Пытанні навуковага перакладу Бібліі на беларускую мову, сучасныя біблістычныя даследаванні і рэцэпцыя Бібліі ў культуры. Да 500-годдзя беларускай друкаванай Бібліі / Questions of scientific translation of the Bible into Belarusian, modern Bible research and reception of the Bible in culture. To the 500 anniversary of the Belarusian printing Bible	St Mary Church, №3

12.5. Міжканфесійныя і міжцаркоўныя адносіны: дыялог ці палеміка, мір ці канфлікт / Inter-confessional and inter-church relations: dialogue or polemics, peace or conflict	St Mary Church, №2
13.1. Вусныя крыніцы ў музейнай экспазіцыі: магчымасці і асаблівасці / Oral sources in museum exhibitions: opportunities and distinctive features	EHU, 120
13.1.1. Кніжная спадчына Беларусі ва Украіне / Belarusian book heritage in Ukraine	EHU, 119
13.4.2. Яўрэйскія даследаванні: беларускі кантэкст / Jewish studies: the Belarusian context	EHU, 110
14.3. Мастацтва грамадскіх прастораў сучаснай Беларусі / Art in public space of contemporary Belarus	EHU, 104

Нядзеля, 29 верасня
Sunday, September 29th
09.00-10.30

Назва / Name	Аўдыторыя / Room
1.5. Беларуская-расійскія адносіны. Праблемы Еўразійскай інтэграцыі / Belarus and Russia Relations. Problems of Eurasian Integration	TSPMI, 304
2.2. Як тэхналагічнае развіццё ўплывае на рэформы і грамадзянскую супольнасць у аўтарытарных краінах? / How technological developments influence reforms and civil society in autocratic regimes?	TSPMI, 102
3.2.1. Сацыяльная і эканамічная няроўнасць рэгіёнаў Беларусі / Social and economic divide of Belarusian regions	TSPMI, 301
3.3.1. Цяжар мінулага і культурныя войны ў сучаснай Беларусі і Украіне / Burden of the past and cultural war in contemporary Belarus and Ukraine	TSPMI, 303
4.3.2. Структурныя рэформы як умова выхаду беларускай эканомікі з крызіса / Structural reforms as a necessity to overcome an economic crisis in Belarus	TSPMI, 104
7.2.1. Якасць дыстанцыйнага навучання ў вышэйшай адукацыі / Quality of distance learning in higher education	EHU, 107
7.3.2. Інстытуты адукацыі і навукі ў посткамуністычных грамадствах: паміж эканомікай веды і нацыятварэннем / Educational and research institutions in post-communist societies: between economy of knowledge and nation-building	TSPMI, 302
8.3.1. Феномен рускай (простай) мовы: функцыі, характарыстыка і значэнне для беларускай і украінскай культуры / The phenomenon of Ruthenian language (prosta mova): functions, characteristics and significance for Belarusian and Ukrainian culture	EHU, 221
9.1.1. Беларуская дыяспара і БССР (1919 – 1939): паміж супрацоўніцтвам і канфрантацыяй / Belarusian diaspora and BSSR (1919 – 1939): between cooperation and confrontation	TSPMI, 305
10.2. Суб'екты, целы і практыкі ў эпоху новых медыцынскіх тэхналогій / Subjects, bodies, and practices in the era of new medical technologies	EHU, 121
11.7. Беларуская анамастыка: праблемы тэрміналогіі, асноўныя кірункі даследаванняў / Belarusian onomastics: problems of terminology, the main directions of research	EHU, 303
13.4.3. Яўрэйскія даследаванні: беларускі кантэкст / Jewish studies: the Belarusian context	EHU, 110

Нядзеля, 29 верасня
Sunday, September 29th
11.00-13.00

Назва / Name	Аўдыторыя / Room
1.6. Знешняя палітыка Беларусі ў параўнальнай перспектыве / Foreign Policy of Belarus in comparative perspective	TSPMI, 304
3.2.2 Сацыяльная і эканамічная няроўнасць рэгіёнаў Беларусі / Social and economic divide of Belarusian regions	TSPMI, 301
3.3.2 Цяжар мінулага і культурныя войны ў сучаснай Беларусі і Украіне / Burden of the past and cultural war in contemporary Belarus and Ukraine	TSPMI, 303
4.3.3 Структурныя рэформы як умова выхаду беларускай эканомікі з крызіса / Structural reforms as a necessity to overcome an economic crisis in Belarus	TSPMI, 104
7.2.2 Якасць дыстанцыйнага навучання ў вышэйшай адукацыі / Quality of distance learning in higher education	EHU, 107
7.3.2 Інстытуты адукацыі і навукі ў посткамуністычных грамадствах: паміж эканомікай веды і нацыятварэннем / Educational and research institutions in post-communist societies: between economy of knowledge and nation-building	TSPMI, 302
8.3.2. Феномен рускай (простай) мовы: функцыі, характарыстыка і значэнне для беларускай і украінскай культуры / The phenomenon of Ruthenian language (prosta mova): functions, characteristics and significance for Belarusian and Ukrainian culture	EHU, 221
9.1.2 Беларуская дыяспара і БССР (1919 – 1939): паміж супрацоўніцтвам і канфрантацыяй / Belarusian diaspora and BSSR (1919 – 1939): between cooperation and confrontation	TSPMI, 305
9.4. Семіётыка грашовых знакаў у постсацыялістычнай прасторы / Semiotics of money in post-socialist area	EHU, 119
10.2. Суб'екты, целы і практыкі ў эпоху новых медыцынскіх тэхналогій / Subjects, bodies, and practices in the era of new medical technologies	EHU, 121
11.4. Беларуская драматургія пач. XXI ст. і фарміраванне нацыянальнай ідэнтычнасці / Belarusian dramatic art of 21st century and national identity formation	EHU, 215
11.5. "Імпарт" і "экспарт" беларускай літаратуры: праблемы сучаснага перакладу / Import and export of the Belarusian literature: problems of translation	EHU, 303
13.5. Яўрэйская візуальная культура да Халакосту / Jewish visual culture in Belarus before the Holocaust	EHU, 110
13.7. Некропалі Беларусі: праблемы вывучэння і захавання / Necropolis of Belarus: the problem of preservation and research	EHU, 104
14.2. «Вялікая» палітыка і мастацкія практыкі: гісторыя дызайна Беларусі / Big politics and design practices: history of Belarusian design	EHU, 106